

Парушэнні, выяўленыя кантрольна-рэвізійным апаратам Міністэрства фінансаў і мясцовымі фінансавымі органамі ў 2018 годзе.

1. Праверкі органаў і арганізацый, падпарадкаваных Міністэрству сельскай гаспадаркі і харчавання (код 22).

Праверана 4 арганізацыі сістэмы Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, устаноўлена парушэнняў бюджэтнага заканадаўства на агульную суму 77,3 тыс. рублёў, з іх па аплаце камунальных і іншых паслуг - 67,3 тыс. рублёў, завышэнне кошту будаўнічых і рамонтных работ - 10,0 тыс. рублёў. Неэфектыўна выкарыстаны бюджэтныя сродкі на агульную суму 10,2 тыс. рублёў, папярэджана незаконнае атрыманне, выкарыстанне не па мэтавым прызначэнні або з парушэннем заканадаўства бюджэтных сродкаў на суму 61,9 тыс. рублёў.

У абласной дзяржаўнай інспекцыі па насенняводству, каранціну і ахове раслін ўстаноўлены наступныя парушэнні:

- з бюджэту залішне накіроўваліся сродкі на аплату камунальных і транспартных паслуг, бягучага рамонту, якія падлягаюць аплаце за кошт сродкаў ад дзейнасці, якая прыносіць даходы. Парушаны п. 18 Палажэння ад 2013/07/19 № 641;

- падрадчыкам пры мадэрнізацыі будынка кантрольна-таксікалагічнай лабараторыі ў акты выкананых работ ўключаліся завышаны у параўнанні з конкурснай прапановай кошт матэрыялаў. Парушаны п. 8 Палажэння аб фарміраванні нязменнага дагаворнага (кантрактнага) кошту на будаўніцтва аб'ектаў, зацверджанага пастановай Савета Міністраў ад 18.11.2011 № 1553 (далей - Палажэнне ад 18.11.2011 № 1553);

- падрадчыкам пры выкананні бягучага рамонту будынка ў акты выкананых работ ўключаліся фактычна нявыкананыя аб'ёмы работ.

2. Парушэнні, устаноўленыя ў камітэтах па сельскай гаспадарцы аблвыканкамаў, упраўленнях сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкамаў:

- няправільна ўсталёўваліся памеры надбаўкі за стаж дзяржаўнай службы галоўным спецыялістам. Парушаны п.п. 1.1 п. 1 арт. 44 Закона аб дзяржаўнай службе, п.п. 9.1 п. 9 Палажэння аб парадку і ўмовах вылічэння стажу дзяржаўнай службы, зацверджанага пастановай Савета Міністраў ад 1997/05/13 № 471;

- бухгалтарам залішне выплачвалася надбаўка за стаж. Парушаны п. 7 Палажэння ад 2017/05/06 № 334;

- у выніку завышэння паправачных каэфіцыентаў пры разліку сярэдняга заробку залішне выплачваліся адпускныя. Парушаны пункт 28

главы 4 Инструкцыі Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47;

- пры фарміраванні акладаў вадзіцелям прымяняўся каэфіцыент 2,12 (па класе аўтамабіля з рабочым аб'ёмам рухавіка ад 1,8 да 3,5 л), а варта было 2,08 (фактычна аб'ём рухавіка складаў 1,7 л). Парушана нормы табл. 7 прым. 24 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6;

- у сярэдні заробак ўключаліся аднаразовыя выплаты, якія выплачваюцца не прапарцыйна месяцах, пакінутым для вылічэння ў адносінах да перыяду, якое прымаецца для вылічэння сярэдняга заробку, а таксама завышаліся поправочныя каэфіцыенты. Парушаны пп. 16, 26 і 28 Инструкцыі Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47;

- пры выплатах даплат да зароботнай платы кіраўнікам і спецыялістам сельскагаспадарчых арганізацый перавышаўся тэрмін ажыццяўлення даплат. Парушаны п.п. 1.2 п. 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2013/08/12 № 353 "Аб некаторых мерах па забеспячэнню арганізацый аграпрамысловага комплексу кадрамі»;

- аплачваліся паслугі сотавай тэлефоннай сувязі намеснікам начальніка ўпраўлення, старэйшаму інспектару ўпраўлення сельскай гаспадаркі, па пасадах якіх не прадугледжана права выкарыстання сотавай сувязі за кошт сродкаў бюджэту, а таксама не зацвярджаўся ліміт расходаў у месяц распараджэннем старшыні райвыканкама;

- не прад'яўляліся да аплаты пазыкаатрымальніка і арандатарам выдаткі па абслугоўванні будынка, выдаткі за ацяпленне і выдаткі, звязаныя з аховай. Парушаны п. 4 Палажэння ад 27.05.2009 № 683;

- ўпраўленнем неабгрунтавана аплачваліся камунальныя і эксплуатацыйныя выдаткі за памяшканне, якое займае камунальнае ўнітарнае прадпрыемства;

- у парушэнне ўмоў заключаных дагаворў арэнды арандатарам не налічвалася пеня за несвоечасовае пералічэнне арэнднай платы;

- у зводнай даведцы аб сумах сродкаў для выплаты надбавак на сельскагаспадарчую прадукцыю завышаўся аб'ём рэалізаванага малака, што прывяло да залішняга атрымання бюджэтных сродкаў для выплаты надбавак за рэалізаваную і (або) перапрацаваную сельскагаспадарчую прадукцыю (малако базіснай тлустасці). Парушаны п.п. 1.1 п. 1 пастановы Савета Міністраў ад 2016/01/26 № 62, пп. 3 і 5 Парадку выплаты і выкарыстання субсідый на адзінку рэалізаванай і (або) накіраваную ў апрацоўку (перапрацоўку) сельскагаспадарчай прадукцыі ў 2016 годзе, зацверджанага загадам Камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Гродзенскага аблвыканкама ад 2016/02/03 № 19;

- залішне выплачваюцца страхавы ўзнос па дагавору абавязковага страхавання з дзяржаўнай падтрымкай азімага трыцікале па прычыне несапраўднага прадастаўлення ў адрас БРУСП «Белдзяржстрах» звестак

пра плошчу пасеву. Парушаны п. 5 Інструкцыі аб парадку разліку страхавога кошту прадукцыі сельскагаспадарчых культур, якія падлягаюць абавязковаму страхаванню з дзяржаўнай падтрымкай ураджаю сельскагаспадарчых культур, жывёлы і птушкі, зацверджанай пастановай Міністэрства фінансаў ад 30.08.2007 № 127.

3. Праверкі арганізацый сельскай гаспадаркі, падпарадкаваных абласным (раённым, гарадскім) выканаўчым камітэтам (Мінгарвыканкаму), а таксама іншых прадпрыемстваў сельскагаспадарчага профілю (код 114).

Праверана 75 арганізацый сельскай гаспадаркі, падпарадкаваных мясцовым выканаўчым камітэтам, устаноўлена парушэнняў бюджэтнага заканадаўства на агульную суму 283,9 тыс. рублёў, з іх па аплаце працы - 79,3 тыс. рублёў, камунальных і іншых паслуг - 7,6 тыс. рублёў, завышэнне кошту будаўнічых і рамонтных работ - 44,1 тыс. рублёў. Выяўлена шкоды і іншых парушэнняў - 844,8 тыс. рублёў. Неэфектыўна выкарыстаны бюджэтныя сродкі на агульную суму 77,1 тыс. рублёў, папярэджана незаконнае атрыманне, выкарыстанне не па мэтай прызначэнні або з парушэннем заканадаўства бюджэтных сродкаў на суму 65,3 тыс. рублёў.

Па выніках праверак ветэрынарных станцый ўстаноўлены наступныя парушэнні:

- звыш нарматываў ўтрымліваліся стаўкі прыбіральніка службовых памяшканняў. Парушаны п. 3 загаду Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання ад 2016/05/25 № 163 «Прыкладныя нарматывы колькасці работнікаў раённых ветэрынарных станцый», Міжгаліновыя нарматывы колькасці рабочых, занятых абслугоўваннем будынкаў, збудаванняў і рамонтам абсталявання, устаноўленыя пастановай Мінпрацы ад 2014/12/19 № 104;

- работніку няправільна вылічаўся стаж працы па спецыяльнасці. Парушаны п. 5 Палажэння Мінпрацы ад 2000/01/12 № 4;

- у перыяд са снежня 2017 па люты 2018 года работнікам штомесяц налічваліся дыферэнцыраваныя даплаты да тарыфных ставак, у той час як прадугледжваючы такія выплаты пастанова Мінпрацы ад 2017/01/11 № 2, страціла сілу з 1 снежня 2017 году;

- няправільна ўжываўся каэфіцыент да тарыфнай стаўкі першага разраду для разліку мясячнага акладу вадзіцелям. Парушаны патрабаванні табліцы 7 дадатка 24 да пастановы Міністэрства працы ад 2000/01/21 № 6;

- фактычныя асігнаванні на выплату прэмій і матэрыяльнай дапамогі за год перавышалі памеры зацверджаных планавых асігнаванняў. Парушаны п.п. 2.6 п. 2 дадатку 21 і п.п. 2.7 п. 7 дадатку 1 да пастановы

Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6;

- перавысіўся сумарна вылічаны ліміт прабегу па спецыяльных аўтамабіляў. Парушаны п. 3 пастановы Савета Міністраў ад 2012/08/22 № 776 "Аб упарадкаванні выкарыстання службовых і спецыяльных легкавых аўтамабіляў»;

- неабгрунтавана спісвалася паліва па прычыне невыканання паслядоўнасці паказанняў спідометра ў пуцявых лістах;

- пазыкаатрымальніку не прад'яўляліся да аплаты эксплуатацыйныя выдаткі. Парушаны п.п. 2.13 п. 2 Указа ад 29.03.2012 № 150, п. 4 Палажэння ад 27.05.2009 № 683;

- пры ажыццяўленні дзейнасці, прыносячай даходы, па аказанні платных паслуг не праводзіліся за кошт пазабюджэтных сродкаў расходы па аплаце працы работнікаў, якія непасрэдна ўдзельнічалі ў ажыццяўленні пазабюджэтнай дзейнасці (ветурачэй, вадзіцелі), не ў поўным аб'ёме пакрываліся выдаткі бюджэту па камунальных паслугах. Парушаны пп. 10, 13, 18 Палажэння ад 2013/07/19 № 641;

- аплата дадатковых адпачынкаў працаўнікам ажыццяўляліся за кошт сродкаў бюджэту пры наяўнасці сродкаў, атрыманых ад ажыццяўлення дзейнасці, якая прыносіць даходы і якія застаюцца ў распараджэнні арганізацыі. Парушаныя ч. 2 арт. 158 Працоўнага кодэкса, п. 2 пастановы Саўміна ад 18.03.2008 № 408;

- у даход раённых бюджэтаў у кошт кампенсацыі выдаткаў бюджэту не пералічвалася плата, атрыманая за здзяйсненне адміністрацыйных працэдур. Парушан дадатак 13 да Закона ад 2015/12/30 № 341-3 «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2016 год», Закон ад 2016/10/18 № 431-3 «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2017 год», Дадатак 11 да Закона ад 2017/12/31 № 86-3 «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2018 год»;

- адміністрацыйныя працэдурны выконваліся без аплаты заяўнікамі за іх ажыццяўленне, у выніку чаго ўтварылася дэбіторская запазычанасць, якая ў адпаведнасці з Законам ад 2017/12/31 № 86-3 «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2018 год» пасля яе атрымання падлягала пералічэнню ў мясцовы бюджэт. Парушаны арт. 11 Закона ад 28.10.2008 № 433-3 «Аб асновах адміністрацыйных працэдур».

Па выніках праверак арганізацый сельскай гаспадаркі (акцыянерных таварыстваў і інш.) Усталяваныя наступныя парушэнні:

- у выніку завышэння лінейнай нормы паліва на асобныя аўтамабілі, якія выкарыстоўваюцца пры выкананні сельскагаспадарчых работ, залішне спісвалася паліва, набытая за кошт бюджэтных сродкаў;

- неабгрунтавана спісвалася паліва ў перыяд знаходжання

аўтатранспартных сродкаў у рамонце. Парушаны п.п. 1.1 п. 1 Метадычных указанняў па бухгалтарскаму ўліку сельскагаспадарчай прадукцыі і вытворчых запасаў для сельскагаспадарчых і іншых арганізацый, якія ажыццяўляюць вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі, зацверджаных загадам Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання ад 14.08.2007 № 363;

- неабгрунтавана спісваліся акумулятарныя батарэі з неадпрацаваных гарантыйным тэрмінам. Парушаны п. 11.4 Тэхнічнага кодэкса ўсталяванай практыкі (ТКП 298-2011 (02190) «старцернае акумулятарныя батарэі» «Нормы і правілы абслугоўвання», зацверджанага і ўведзенага ў дзеянне загадам Міністэрства транспарту і камунікацый ад 21.03.2011 № 149-Ц;

- надбаўкі за рэалізаваную сельскагаспадарчую прадукцыю ў 2016 і 2017 гадах выкарыстоўваліся грамадствам на пагашэнне крэдытаў і іншыя мэты, гэта значыць не па мэтавым прызначэнні. Парушаны патрабаванні Інструкцый аб парадку выкарыстання сродкаў раённага бюджэту, звязаных з развіццём сельскагаспадарчай вытворчасці, зацверджаных загадамі начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама;

- праверкай выкарыстання бюджэтных сродкаў, выдзеленых на абарону раслін ўстаноўлена, што грамадствам звыш зацверджаных норм расходаў залішне спісваліся прэпараты Теба, Гербитокс, Балерына, Виал-ТТ. Парушаны нормы, устаноўленыя п. 12 Палажэння аб парадку дзяржаўнай рэгістрацыі сродкаў абароны раслін і угнаенняў і вядзення Дзяржаўнага рэестра сродкаў абароны раслін (пестыцыдаў) і ўгнаенняў, дазволена да прымянення на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў ад 30.07.2010 № 1140;

- грамадствам рэалізоўвалася іншай арганізацыі вадкае азотнае ўгнаенне, набытая для ўласных патрэб за кошт бюджэтных сродкаў, выдзеленых па рашэнні райвыканкама;

- у выніку завышэння тарыфаў на перавозку і ўнясенне даламітавай мукі па прычыне аднясення **общехозяйственных і общепроизводственных выдаткаў у павышаным памеры і размеркавання выдаткаў па электраэнергіі на затраты па захоўванні даламітавай мукі ў завышаным працэнце камунальным прадпрыемствам незаконна прад'яўляліся да аплаты з бюджэту затраты па перавозцы і ўнясенню вапнавых матэрыялаў на палі сельскагаспадарчых арганізацый. Акрамя таго, незаконна атрымліваліся бюджэтныя сродкі ў выніку фарміравання тарыфаў па тэхнічным абслугоўванні энэрганасычаных трактароў з ужываннем нарматыўнай прыбытку ў большым памеры, чым прадугледжана Палажэннем па ўліковага палітыцы прадпрыемства;**

- за кошт сродкаў бюджэту, выдзеленых на аб'ект будаўніцтва даільным-малочнага блока на малочна-таварнай ферме, набываліся матэрыялы звыш патрэбы, пэўнай праектна-каштарыснай дакументацыяй;

- пры рэканструкцыі меристемной лабараторыі з будаўніцтвам цяпліцы завышаліся фізічныя аб'ёмы работ, у разлік кошту матэрыялаў да акта выкананых работ ўключаліся матэрыялы, якія не лічацца па бухгалтарскаму ўліку, чым неабгрунтавана павялічаны кошт будаўнічых работ;

- у актах работ, выкананых падраднай арганізацыяй па аб'екце рэканструкцыі малочна-таварнай фермы, матэрыялы заказчыка адбіваліся як уласныя, што пацягнула завышэнне кошту будаўнічых работ. Парушаныя патрабаванні Інструкцыі аб парадку фарміравання кошту аб'екта будаўніцтва ў бухгалтарскім уліку, зацверджанай пастановай Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва ад 14.05.2007 № 10 (далей - Інструкцыя маіс ад 14.05.2007 № 10).